

Да Года роднай зямлі

а также путем разработки совместных проектов с библиотеками и другими организациями.

Примером совместного проекта может служить электронный банк данных источников конституционного права X–XXI вв. Он разрабатывался совместно с НЦПИ. В электронный банк данных включены оцифрованные копии документов из фонда Президентской библиотеки. Доступ к ресурсу осуществляется с Национального правового интернет-портала Республики Беларусь (<http://pravo.by/StateLaw/information.htm>), в рубрике «Помнікі гісторыі права Беларусі», а также с сайта Президентской библиотеки в разделе «Проекты». Сотрудничество с НЦПИ позволило сделать доступными ценные исторические материалы из фонда Президентской библиотеки для всех пользователей.

К 65-летию Великой Победы была оцифрована часть коллекции «Друк Беларусі 1941–1945 гг.», в которую вошли уникальные листовки, газеты, журналы, плакаты военного времени. Оцифрованные документы сгруппированы по нескольким разделам: газеты, журналы, листовки, издания под контролем оккупантов, издания освобождения. Доступ к ней осуществляется с веб-сайта по ссылке <http://www.preslib.org.by/index.php?pageid=34804&lang=ru>. Данная коллекция является частью документального культурного наследия нашей страны и представляет историческую ценность. Работа над созданием коллекции продолжается.

К 75-летнему юбилею создается полнотекстовая электронная коллекция официальных документов и статей о Президентской библиотеке за всю историю ее существования.

В настоящий момент разрабатывается концепция создания электронных коллекций и программное обеспечение, ориентированное на работу с электронными коллекциями. Предполагается использовать технологию распознавания символов для поиска по полным текстам.


Благодаря внедрению различных виртуальных сервисов, начиная с декабря 2006 г. увеличился приток удаленных пользователей. Статистика посещаемости веб-сайта Президентской библиотеки по сравнению с 2006 г. увеличилась более чем в 2 раза и составляет сегодня более 6 тыс. посещений в месяц.

Таким образом, формирование условий для удовлетворения потребностей удаленных пользователей находится под пристальным вниманием Президентской библиотеки Республики Беларусь. Совершенствование контента веб-сайта, расширение спектра услуг в режиме удаленного доступа, оцифровка и формирование электронных коллекций становятся важнейшими направлениями деятельности библиотеки на современном этапе.

Summary

The authors introduce to the Presidential Library of the Republic of Belarus activity regarding the meeting of remote users information needs. The major activities in this area – the website content improvement (sections «Resources», «Virtual Reference», «Internet-Resources», and «Information Products»), remote assess service expanding and electronic collections creation.

Р. Матульскі



Паважаныя чытачы!

Пратануем Вашай увазе новую рубрыку, прысвечаную Году роднай зямлі. Распачынаем яе цыклам артыкулаў доктара педагогічных навук, прафесара, дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага «Бібліятэкі Беларусі: дзесяць стагоддзяў захавання духоўнай спадчыны беларускага народа», прысвечаных гісторыі развіцця і станаўлення бібліятэк Беларусі ад часоў Кіеўскай Русі і старажытных беларускіх княстваў да нашых дзён.

Бібліятэкі Беларусі: дзесяць стагоддзяў захавання духоўнай спадчыны беларускага народа

Узнікненне, станаўленне і развіццё бібліятэкі не-парыўна звязана з эвалюцыяй цывілізацыі. Першапрычынай стварэння бібліятэкі як сацыяльнага інстытута з'яўляецца патрэбнасць грамадства і індывіда ў інфармацыі для ажыццяўлення розных відаў дзеяніасці. Стварэнне бібліятэкі і яе існаванне – гэта адзін з адказаў чалавечства (поруч з вынаходствам пісьма, паперы, кнігі, тэлефона, радыё, камп'ютэра) на неабходнасць у інфармацыі [1].

Для з'яўлення бібліятэкі патрабуеца наяўнасць як мінімум двух элементаў – дакумента (кнігі) і карыстальніка (чытача). Бібліятэка – гэта, у першую чаргу, сукупнасць дакументаў, таму яе ўзнікненне звязана з канцэнтрацыяй неабходнай колькасці кніг на пэўнай тэрыторыі. Іх наяўнасць магчыма дзякуючы як кніжнаму гандлю, які насычае ўнутраны рынак замежнымі матэрыяламі, так і уласнай вытворчасці (кнігапісанню, кнігадрукаванню і да т. п.).

Да Года роднай зямлі

Разам з тым кнігі атрымліваюць належнае распаўсюджванне ў грамадстве, толькі калі яны запатрабаваны, г. зн. у грамадстве павінна быць дастатковая колькасць пісьменных людзей, здольных асвоіць (прачытаць) дадзеную книгі.

Пытанне пра тое, што ў дадзеным выпадку было першым, а што другім – книга ці чытач, – блізкае вечнаму пытанню: што спачатку – яйка ці курыца? Каб з'явіцца кнігі, патрэбны людзі, якія здольныя іх напісаць і прачытаць, а каб былі пісьменныя людзі – неабходныя кнігі. У грамадскім развіціі дадзеных працэсы ішлі паралельна, пастаянна далаўняючы і развіваючы адзін аднаго.

Прааналізуем, калі на тэрыторыі Беларусі ўзніклі перадумовы для станаўлення першых бібліятэк і для ператварэння іх у масавую з'яву, г. зн. калі на беларускіх землях з'явілася неабходная для фарміравання бібліятэкі колькасць кніг, з аднаго боку, і неабходная колькасць адукаваных людзей, здольных іх прачытаць, з другога боку.

У адпаведнасці з прынятай у сучаснай гісторыі Беларусі перыядызацыяй у развіціі бібліятэк краіны можна вылучыць наступныя асноўныя перыяды:

- Кіеўскай Русі і старажытных княстваў (IX – першая палова XIII ст.);
- Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII – першая палова XVI ст.);
- Рэчы Паспалітай (1569–1795);
- Расійскай імперыі (1795–1917);
- Савецкага Саюза (1917–1991);
- Рэспублікі Беларусь (1991 – да гэтага часу).

1. Станаўленне і развіццё бібліятэк Беларусі ў перыяд Кіеўскай Русі і старажытных беларускіх княстваў (IX – першая палова XIII ст.)

Гісторычнае даведка. Блізкасць моў, культуры і звычаяў усходніх славян, агульныя эканамічныя, унутры- і зневінепалітычныя інтарэсы прывялі да стварэння ў другой палове IX ст. на шырокіх прасторах (перш за ёсё, уздоўж гандлёвага шляху «з вараг у грэкі») раннефеадальнай дзяржавы – Кіеўскай Русі. Кіеўская Русь не была адзіным, цэнтралізаваным, маналітычным дзяржаўным утварэннем, а сфарміравалася як федэральная феадальнае княства, кожнае з якіх захоўвала адносную самастойнасць і самабытнасць. Ваеннае арганізацыя Кіеўскай Русі дазваляла абараніць яе землі ад захопу суседнімі дзяржавамі і качэўнікамі, збіраць даніну і трываць у падпарадкаванні місіцовых князёў.

Самым буйным і магутным княствам на тэрыторыі Беларусі ў ранніе сярэднявечча з'яўлялася Полацкае. Яно сфарміравалася ў сярэднім цячэнні Заходній Дзвіны ў IX–X стст., пашыралася на ўсю Паўночную Беларусь і межавала на поўначы з Наўгародскай зямлёй, на поўдні – з Турава-Пінскай, на ўсходзе – са Смаленшчынай, на захадзе і паўночным захадзе – з землямі літоўскіх племён. Полацкае княства займала больш за трэць тэрыторыі сучаснай Беларусі. У ім існавала свая княжацкая дынастыя, якая кіравала на працягу многіх пакаленняў.

Другім буйнейшым раннефеадальным княствам на тэрыторыі Беларусі было Турава-Пінскае, якое таксама было створана ў IX–X стст. Яго тэрыторыя ў асноўным адпавядала месцам расселення дрыгавічоў – на поўдні Беларусі ў басейне Прыпяці. Палітычны цэнтр княства – Тураў – сучаснік Полацка. Буйным горадам быў таксама Пінск. Узімкенню і развіццю Турава і Пінска садзейнічала іх выгаднае размяшчэнне на водным

Прыпяцка-Бугскім гандлёвым шляху з Кіева і іншых зямель у Заходнюю Еўропу [2, с. 42–52; 3, с. 35].

Развіццё ўсходнеславянскіх народоў непарыўна звязана з хрысціянствам. Хрышчэнне Кіеўскай Русі, у склад якой уваходзілі ў той час і беларускія землі, адбылося ў 988 г. і прайшло па візантыйскім абраадзе. Эта падзея на тысячагодзі вызначыла развіццё не толькі культурнага і духоўнага жыцця, але і ўсіх сфер дзейнасці ўсходніх славян. Разам з хрысціянствам на тэрыторыю Кіеўскай Русі прыйшло пісьменства. Аднак прыняцце хрысціянства па візантыйскім абраадзе на стагоддзі ператварыла беларускія землі ў арэну супрацьстаяння паміж каталіцізмам і праваслаўем.

Феадальная раздробленасць, пастаянныя міжусобіцы, узмацненне ўлады князёў на месцах, утварэнне новых эканамічных цэнтраў прывялі ў XI–XII стст. да распаду Кіеўскай Русі і ўтварэння ў будучым на частцы яе тэрыторыі новай больш моцнай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага.

Утварэнне і ўмацаванне на тэрыторыі беларускіх зямель незалежных княстваў, рост гарадоў, распаўсюджванне хрысціянства, узмацненне ролі царквы, развіццё гандлю і рамёстваў, палітычных, эканамічных і культурных сувязей, у першую чаргу, з Кіевам, Ноўгарадам, Візантыйяй, а таксама з іншымі єўрапейскімі дзяржавамі, абуровілі патрэбнасць у кнігах, адукаваных людзях і бібліятэках.

Якасны скакоч у развіцці культуры ўсходніх славян звязаны са з'яўленнем пісьменства. Гісторычныя крыніцы сведчаць, што пісьмом нашы продкі карысталіся задоўга да прыняцця хрысціянства. Разам з тым актыўнае распаўсюджванне граматы, набыццё і стварэнне кніг, развіццё бібліятэк на беларускіх землях у гэты перыяд звязана, у першую чаргу, з распаўсюджваннем хрысціянства і дзейнасцю праваслаўнай царквы.

Прыняцце хрысціянства стварыла ўмовы для хуткага распаўсюджвання па ўсёй тэрыторыі Кіеўскай Русі пісьменства на стараславянскай мове. Стваральнікамі славянскай азбукі з'яўляюцца хрысціянскія місіянеры і асветнікі браты Кірыла і Мяфодзій. Даследчыкі лічаць, што Кірылам у 860-я гг. была створана глаголіца, якой пісаліся першыя пераклады царкоўных кніг для славянскага насельніцтва Маравіі і Паноніі.

Кірыліца ўзнікла некалькі пазней – на мяжы IX–Х стст. – на тэрыторыі Усходняй Балгарыі ў выніку сінтэзу грэчаскага пісьма і тых элементаў глаголіцы, якія добра перадавалі асаблівасці славянскіх моў. Да XI–XII стст. кірыліца і глаголіца ўжываліся паралельна. У далейшым кірыліца як больш лёгкі і зручны алфавіт адцінула глаголіцу і стала для ўсходніх славян адзінай формай пісьма [7, с. 17–18; 4, с. 243; 1, с. 529].

Распаўсюджванню пісьменства на беларускіх землях садзейнічалі, у першую чаргу, грэчаскія місіянеры, якія ўжо ў Х ст., а, можа, і раней прывезлі ў беларускія гарады першыя кнігі. Эта былі кнігі Свяшчэннага Пісання на грэчаскай мове і іх пераклады на стараславянскую. Пісьменнасць распаўсюджвалася, перш за ёсё, сярод прадстаўнікоў духовенства і княжаскай знаці, па кнігах сталі вучыцца чытаць і пісаць. Першым сярод пісьменных свецкіх асоб у *Ніканоўскім летапісе* (1003 г.) названы полацкі князь Ізяслаў Уладзіміравіч.

Паступова пісьменнасць становілася даступнай больш шырокім колам служыцеляў царквы і багатым

Да Года роднай зямлі

людзям. Пры княжацкіх дварах і манастырах адкрываліся школы. У школах выкладалі пісьмо, чытанне, грэчансскую і лацінскую мовы, нотную грамату. Адна з першых вядомых нам школ была створана Еўфрасінніяй Полацкай у сярэдзіне XII ст. пры манастыры Сафійскага сабора.

Развіццё пісьменства прывяло, у сваю чаргу, да больш шырокага распаўсюджвання рукапісных кніг, якія на тэрыторыю княстваў прывозілі з Візантіі і Балгарыі. Першымі на беларускіх землях з'явіліся кнігі Свяшчэннага Пісання, кананічныя кнігі, звод якіх вядомы са старажытных часоў пад называй Біблія. У IV–XIII стст. уніклі шматлікія пераклады Бібліі. У IX ст. славянская асветнікі Кірыла і Мяфодзія пераклалі Біблію на стараславянскую мову. Гэты пераклад лёг у аснову рукапісных біблейскіх кніг, якія існавалі на ўсходнеславянскіх землях, у т. л. у Полацкім і Турава-Пінскім княствах.

Разам з Бібліяй атрымалі распаўсюджванне царкоўныя кнігі і духоўныя творы, у якіх апісвалася жыццё хрысціянскіх святых, пропаведзі, зборнікі царкоўна-рэлігійнай лірыкі і г. д. Асноўную частку сярод свецкіх кніг складалі рэлігійна-дыдактычныя творы (з апісаннем біблейскіх падзеі), кнігі гісторыка-асветніцкага зместу, у першую чаргу, хронік і аповесці, у якіх адлюстроўвалася візантыйская і свецкая гісторыя. У адным шэрагу з імі заходзілася паломнікі і павучальная літаратура. Сярод шматлікіх відаў і жанраў некананічной царкоўна-рэлігійнай літаратуры найбольшае распаўсюджванне мела агіографічнае літаратура (агіографія) – царкоўная літаратура, якая апісвала жыццё святых, подзвігі і пакуты людзей у абарону хрысціянской веры, т. зв. жыцці святых.

У гэтым радзе стаіць і знакаміты *Супрасльскі рукапіс*, гістарычна звязаны з Беларуссю. Ён належыць да ліку самых старажытных славянскіх рукапісаў, створаных на мяжы X–XI стст., напэўна, у Балгарыі або, як сцвярджаюць некаторыя даследчыкі, у Кіеве. У 1823 г. яго знайшоў М.К. Баброўскі ў Супрасльскім манастыры недалёка ад Беластока. У сярэдзіне XIX ст. рукапіс быў падзелены на тры часткі, з якіх адна была паслана ў Вену Б. Капітару і ў складзе яго архіва пазней паступіла ў бібліятэку Люблінскага ліцэя. Другая частка была набыта А.Ф. Бычковым і засталася ў Санкт-Пецярбургу, а трэцяя куплена для бібліятэкі Замойскіх у Варшаве. Часткі рукапісу захоўваюцца зараз ва Універсітэцкай бібліятэцы ў Любліне, Расійскай нацыянальнай бібліятэцы РНБ і Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве [7, с. 35–38].

Прывазная літаратура дала магчымасць жыхарам старажытных беларускіх княстваў пазнаёміцца са Свяшчэнным Пісаннем і ідэйнымі асновамі хрысціянства, жыццём іншых краін і народаў. На гэтай аснове фарміравалася сістэма хрысціянскіх каштоўнасцей, удакладнялася разуменне ролі сваёй зямлі і народа ў свеце. Перакладная літаратура стала важным фактарам, які стымуляваў зараджэнне і развіццё на беларускіх землях арыгінальнай літаратуры.

Асновай для развіцця арыгінальнай літаратуры на тэрыторыі старажытных беларускіх княстваў стаў дастаткова высокі ўзровень культурна-гістарычнага развіцця грамадства прыкладна ў X–XI стст. За адносна кароткі перыяд арыгінальная літаратура дасягнула

высокага ўзроўню мастацкага майстэрства і жанравай разнастайнасці. Вядучымі жанрамі арыгінальнай літаратуры таго часу, якія атрымалі развіццё ў беларускіх княствах, сталі пропаведзі, павучанні, пасланні, слова, жыці і летапісы.

Высокаадукаваным чалавекам, царкоўна-палітычным дзеячам, мысліцелем і асветнікам XII ст. з'яўляўся *Клімент Смаляціч* (памёр у 1164 г.). Ён стаў вядомым дзеячом сваёй рознабаковай адукаванасці, рэдкай эрудыцыі, выдатнаму літаратурнаму таленту. Як сведчыць *Іпацьеўскі летапіс*, Кліменцій Смаляціч быў кніжнік і філософ, падобнага на якога не было «у Рускай зямлі». З 1147 па 1154 г. ён з'яўляўся мітрапалітам кіеўскім. Клімент напісаў шэраг пропаведзяў, пасланняў, тлумачэнняў. З усіх гэтых матэрыялаў да нашага часу захавалася толькі адно *Пасланне*, напісаное Кліментам смаленскому свяшчэнніку Фаме. Старэйшы з вядомых спісаў *Паслання* датуецца XV ст. і захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы [11, с. 227–228].

Выдатным асветнікам XII ст. быў *Кірыла Тураўскі*. Ён нарадзіўся ў Тураве ў сям'і багатых гараджан, якія змаглі наніць для яго настаўнікаў-грэкаў і даць добрую адукацию. Кірыла Тураўскі вядомы як пісьменнік, выдатны багаслоў, праведнік, царкоўны дзеяч, тураўскі епіскап. Ён праславіўся сваімі пропаведзямі, якія пісаў у форме «слоў» і «павучэнняў». Створаныя на аснове антычнай візантыйскай рэчышчы, яны ўяўляюць сабой узор царкоўнага красамоўства, за што сучаснікі далі яму імя Златавуст. Праваслаўная царква прылічыла Кірылу Тураўскага да ліку святых. На думку даследчыкаў, яго літаратурнай спадчыне належыць 8 слоў, 2 прычты, 2 пропаведзі, 2 пасланні, 3 каноны і каля 32 малітваў. Творы Кірылы Тураўскага распаўсюджваліся на Русі ў спісах XII–XVII стст. Найбольш старажытны спіс яго «Слоў», які захаваўся, датуецца другой паловай XIII ст. і захоўваецца зараз у аддзеле рукапісаў РНБ у Санкт-Пецярбургу [5, с. 285].

Сярод кніг XII ст. вялікай папулярнасцю карысталіся творы *Яфрэма Сірына*. Змест яго павучэння – аналіз розных станаў праведнасці і грахоўнасці і способаў хрысціянскага выпраўлення і самаудасканалення. Самы старажытны ўсходнеславянскі кодэкс са спісам «Парэнесіса» Яфрэма Сірына і шматкаляровай мініяцюрай з яго выявай захоўваецца ў РНБ у Санкт-Пецярбургу [7, с. 27].

Адным з найбольш распаўсюджаных жанраў арыгінальнай літаратуры ў XI–XIII стст. была *жыційная (агіографічная) літаратура*. Яе ўзнікненне стала магчымыя дзеячы пашырэнню на Русі культуры мясцовых князёў і святых і імкненню праваслаўнай царквы і Кіеўскай дзяржавы да палітычнай незалежнасці. Як у Кіеве, жыці пачалі з'яўляцца і у беларускіх гарадах. Яны ўяўлялі сабой своеасаблівую гістарычныя аповесці, мастацкія апісанні жыцця духоўных і свецкіх асоб, вядомых людзей таго часу, якія сваёй дзеянасцю і ўчынкамі, духоўнымі якасцямі заслужылі добрую памяць і павагу, былі кананізаваны.

Адным з такіх твораў з'яўляецца «Жыціе Еўфрасінні Полацкай» – апавяданне пра жыццё полацкай князёўны, асветніцы, ігуменіі манастыра св. Спаса ў Полацку, першай жанчыны, прылічанай да ліку святых. Дакладная дата напісання «Жыція Еўфрасінні Полацкай» невядома: спецыялісты лічаць, што яно магло ўзнікнуць не пазней канца XII – пачатку XIII ст. Жыціе дайшло да нас у чатырох рэдакцыях, прадстаўленых больш чым 130 спісамі. Самыя раннія спісы датуюцца

Да Года роднай зямлі

XIII ст. З іх захаваўся ўсяго адзін ліст, які знаходзіцца ў БАН РАН у Санкт-Пецярбургу [9, с. 256]. Спіс XV ст. таксама захоўваецца ў Санкт-Пецярбургу ў РНБ [12, с. 71–77].

У Смаленску ў другой палове XII – пачатку XIII ст. жы́ ў і працаў вядомы кніжнік, вялікі прафесарскі і мастак Аўраамій Смаленскі. Пяцьдзесят гадоў свайго жыцця ён правёў у манастве і нястомна прафесарскі і хрысціянства і рэлігійна пакаянне, за што праваслаўная царква кананізавала яго. Вучань Аўраамія – манах Яфрэм – прыкладна каля 1240 г. напісаў біографічную аповесць яго жыцця «Жыцце Аўраамія Смаленскага». Яно дайшло да нас у выглядзе шматлікіх спісаў, самыя раннія з якіх датуюцца XVI ст.

З самага пачатку з'яўлення пісьменства ва ўсходніх славян зараджаецца такі жанр арыгінальной літаратуры, як гісторычная аповесць – летапіс. Гісторычныя паданні і легенды, найбольш значныя гісторычныя падзеі фіксуюцца сучаснікамі ў пісьмовым выглядзе. Ужо ў XI ст. гэтая разрозненая матэрыялі паступова аб'ядноўваецца ў летапісныя зводы. Першыя старожытныя летапісы не захаваліся, але іх змест знайшоў адлюстраванне ў больш позніх рукапісах.

Першым летапісным зводам, помнікам усходнеславянскага летапісання, у якім змяшчаюцца і унікальныя звесткі аб гісторыі беларускіх земель, з'яўляецца «Аповесць мінульых гадоў». На думку даследчыкаў, гэты летапісны звод быў складзены ў пачатку XII ст. манахам Кіева-Печэрскага манастыра Нестарам. Летапіс апавядае пра паходжанне славян, рассяленне ўсходнеславянскіх плямёнаў, іх норавах і звычаях, узнікненне Кіева і першых кіеўскіх князяў. «Аповесць...» змяшчае унікальныя звесткі аб гісторыі беларускіх земель, асабліва Полацкага княства. Менавіта ў «Аповесці мінульых гадоў» прыведзены самыя раннія звесткі аб Полацку, Віцебску, Мінску, Тураве, Пінску, Брэсце, Друцку і іншых беларускіх гарадах. Летапісны звод садзейнічай зараджэнню летапісання і ў іншых цэнтрах Кіеўскай Русі, паслужыў крыніцай і ўзорам для розных летапісаў больш позняга перыяду. «Аповесць мінульых гадоў» захавалася ў розных летапісных зборах: Лаўрэнцьеўскім, Іпацьеўскім, Радзівілаўскім і іншых летапісах, а таксама ў скарочаным выглядзе ў шматлікіх гісторычных зборніках.

Працягам «Аповесці мінульых гадоў» з'явіліся мясцовыя летапісы: Кіеўскі, Галіцка-Валынскі, Наўгародскі, Суздальскі. Выдатным летапісным помнікам таго часу з'яўляецца Галіцка-Валынскі летапіс. Ён складаецца з дзвюх частак – Галіцкага і Валынскага летапісаў і апавядае аб падзеях, якія адбываліся з 1200 па 1292 г. Летапіс з'яўляецца каштоўнейшай крыніцай вывучэння гісторыі Беларусі, таму што ўтрымлівае унікальныя звесткі па гісторыі Навагрудка, Брэста, Гродна, Пінска, Турава, Слоніма і іншых беларускіх гарадоў; аб асобных помніках беларускай культуры; жыцці і дзеянісці першых вялікіх князёў Вялікага княства Літоўскага. У ім дастаткова поўна асветлены пачатковы этап аб'яднання беларуска-літоўскіх земель у адзінную дзяржаву, працэс стварэння Вялікага княства Літоўскага. Летапіс быў добра вядомы на беларускіх землях і паслужыў крыніцай для беларуска-літоўскіх хронік XVI ст.

Радзівілаўскі летапіс (Кенігсбергскі) уяўляе сабой летапісны звод пачатку XIII ст. Па зместу блізкі да Лаўрэнцьеўскага летапісу і складаецца з «Аповесці мінульых гадоў» і летапісу за 1112–1206 гг., прысвечанага

пераважна гісторыі Паўночна-Усходняй Русі. Вядомы адзіны ілюстраваны спіс канца XV ст. зроблены, верагодна, у Смаленску. Вялікую культурна-гісторычную каштоўнасць надаюць яму 617 каляровых мініяцюр. Яны тэматычна звязаны з тэкстам і, адлюстроўваючы розныя бакі жыцця, з'яўляюцца своеасаблівым мастацкім летапісам сярэднявечча. У XVI – першай палове XVII ст. рукапіс захоўваўся ў Беларусі. Апошні яго ўладальнік Б. Радзівіл завяшчаў яго Кенігсбергскай бібліятэцы, куды ён трапіў у 1671 г. У 1758 г. «Летапіс...» быў вывезены ў Расію, дзе захоўваецца да цяперашняга часу ў бібліятэцы Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу [14, с. 502–503].

Маюцца звесткі аб тым, што летапісы ствараліся і на беларускіх землях – у Полацку, Тураве, Навагрудку, аднак да нашага часу яны не дайшли. Захаваліся звесткі аб легендарным Полацкім летапісе, які не дайшоў да нас.

Палітычнае жыццё ўсходнеславянскіх земель, у тым ліку беларускіх, знайшло адлюстраванне ў шэдэўры сусветнай паэзіі сярэднявечча, адным з найбольш значных літаратурных помнікаў Еўропы XII ст. і найбольш каштоўным помніку культуры ўсходнеславянскіх народаў – «Слове пра паход Ігараў». «Слова...» напісана прыблізна ў 1185–1187 гг., верагодна, у Кіеве. У агульным кантэকсте гісторычных падзеі таго часу аўтар апавядае аб Полацкім княстве, полацкім князю Усяславу Чарадзею, яго княжанні на кіеўскім троне, бітве на Нямізе і іншых падзеях гісторыі Беларусі таго часу.

Распаўсюджванне пісьменнасці і кніг, развіццё арыгінальнай літаратуры – працэсы, што працякалі паралельна, узаемна развіваючы адзін аднаго, і вялі да больш значнага павелічэння запатрабаванасці ў кнізе. Рост попыту на кнігі, з аднаго боку, і высокі кошт кніг, якія прывозіліся, з другога, прывялі да узнікнення на ўсходнеславянскіх, у тым ліку і беларускіх землях, традыцыі перапісвання кніг. Перапіскай кніг займаліся, у першую чаргу, манахі сабораў і манастыроў. Імі з мэтай фарміравання сваіх калекцый, а пазней і на продаж перапісваліся кнігі, якія набываліся альбо былі атрыманы на тэрмін ад іншых сабораў і манастыроў ці свецкіх асоб. Кнігі пісаліся на пергаменце ўставам, якому была характэрна строгая геаметрыя літар, злітнае напісанне слоў у радку. Кнігі ўпрыгожваліся мініяцюрамі, застаўкамі, канцоўкамі, ініцыяламі, пераплётамі – каштоўнымі камянямі, парчой, золатам і срэбрам.

Найстаражытнімі цэнтрамі пісьменнасці на беларускіх землях былі Полацк і Тураў. З заснаваннем у 992 г. Полацкай епархіі, а ў 1005 г. – Тураўскай у манастырах Полацка і Турава пачалі перапісвацца кнігі [2, с. 62]. У Тураве ў XI ст. быў створаны старажытнейшы з вядомых сёння ўсходнеславянскіх рукапісаў – «Тураўскае Евангелле». Яго фрагменты – 10 аркушаў – былі знойдзены ў 1865 г. Н.І. Сакаловым у царкве Праабражэння ў Тураве і передадзены на захоўванне ў Віленскую публічную бібліятэку. У 1868 г. было выдадзена хромалітаграфічнае выданне ўсіх 10-ці пергаментных аркушаў і праведзена іх даследаванне. Цяпер фрагменты «Тураўскага Евангелля», якія дайшли да нашага часу, захоўваюцца ў Навуковай бібліятэцы Акадэміі навук Літвы.

Старажытнейшымі помнікамі рукапіснай кніжнай культуры Беларусі таго часу з'яўляюцца таксама Полацкія і Аршанскае Евангеллі.

Да Года роднай зямлі

У Палацку былі створаны троі Евангеллі – рукапісы XII–XIV стст. Першае «Палацкае Евангелле» было створана ў канцы XII – пачатку XIII ст. і належала Свята-Троіцкаму манастыру ў Палацку. Другое і трэцяе Евангеллі належалі манастыру Іаана Хрысціцеля. У XIX ст. першае Евангелле трапіла ў Москву – асноўная частка ў калекцыю М. Пагодзіна, а 2 аркүшы – у калекцыю В.М. Ундолльскага. У 1852 г. асноўная яго частка была куплена Імператарскай публічнай бібліятэксцай (цяпер РНБ) у Санкт-Пецярбургу. Два аркүшы, якія належылі В.М. Ундолльскаму, трапілі ў бібліятэксцу Румянцаўскага музея (цяпер РГБ). Усе рукапісы палацкіх евангелляў захоўваюцца ў цяперашні час у РГБ у Санкт-Пецярбургу. Некаторыя даследчыкі лічаць палацкім евангеллем XII ст., якое захоўваецца ў РГБ у Москве [6, с. 455].

«Аршанскае Евангелле» – поўны апракос канца XII – пачатку XIII ст. – было знайдзена ў 1812 г. сярод рэчаў, што былі выкінуты французскімі салдатамі з аднаго аршанскаага манастыра. У 1874 г. памешчык I. Меленеўскі перадаў яго ў музей Кіеўскай духоўнай акадэміі [7, с. 20–25]. У цяперашні час знаходзіцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Украіны імя У.І. Вярнадскага.

Вядомым цэнтрам таго часу па перапісанню рукапісных кніг з'яўляўся скрыпторый, створаны ў XII ст. Еўфрасінняй Палацкай пры Спаскім манастыры калі Палацка. На жаль, створаныя там кнігі не захаваліся да нашага часу.

З прычыны таго, што перапісанне кнігі патрабавала шмат часу, прычым часу высоадукаваных для той эпохі людзей, а таксама вялікіх матэрыяльных затрат, кнігі былі рэдкай і дарагой з'явай, даступнай толькі багатым саборам, манастырам і знаці.

Дзякуючы развіццю кніжнага гандлю і дзейнасці скрыпторыяў колькасць кніг на беларускіх землях павялічылася настолькі, што ў княствах пачалі фарміравацца бібліятэкі.

Першай з вядомых нам бібліятэк на тэрыторыі Беларусі была бібліятэка Палацкага Сафійскага сабора, які стаў першым на беларускіх землях каменным хрысціянскім храмам, узведзеным у 1044–1066 гг. (па іншых звестках, у 1050–1055 гг.). Сабор з'яўляўся адным з трох буйнейшых храмаў падобнага тыпу ў Кіеўскай Русі (разам з Кіеўскім і Наўгародскім) і сваёй раскошай і грандыёзнасцю адлюстроўваў палітычны і эканамічны ўздым Палацкага княства, яго незалежнасць ад Кіева.

Даследчыкі мяркуюць, што бібліятэка была створана ў год заснавання сабора – 1066 г. Аснову бібліятэкі складалі кнігі, неабходныя для вядзення царкоўнай службы. Сярод іх былі як набытыя і падораныя сабору кнігі, так і кнігі, перапісаныя манаҳамі для асабістых патрэб. У XII ст. папаўненню яе фондаў спрыяла Еўфрасіння Палацкая. У бібліятэцы захоўваліся рукапісныя кнігі пераважна рэлігійнага зместу, аргінальныя помнікі, у тым ліку летапісы, «Жыціе Еўфрасінні Палацкай» і інш. Нязначная частка кніг з фондаў гэтай бібліятэкі захавалася да нашых дзён, але, на жаль, знаходзіцца за межамі Беларусі. Па сведчаннях даследчыкаў, 10 рукапісаў на славянскай мове захоўваюцца цяпер у Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве, адзін рукапіс – «Евангелле вучыцельнае» – у бібліятэцы Львоўскага ўніверсітэта [13, с. 327–328].

Існавалі бібліятэкі і ў Тураўскім княстве. Так, пры Праабражэнскай царкве ў Тураве была невялікая бі-

бліятэка. Мяркуеца, што сярод іншых кніг у ёй захоўвалася і «Тураўскае Евангелле».

Невялікія бібліятэкі меліся і пры іншых саборах, манастырах і царквах, таму што гэта было неабходна для вядзення богаслужэння. Сведчанні аб большасці з іх не захаваліся, аднак, як лічаць спецыялісты, «наличие их бесспорно», таму што толькі кожная прыхадская царква «...нуждалася по меньшей мере в 8 богослужебных книгах» [9, с. 9].

Пачалі фарміравацца і асабістыя бібліятэкі. Да нас дайшлі звесткі аб бібліятэцы Кірылы Тураўскага – вядомага далёка за межамі Тураўскай зямлі царкоўнага дзеяча і асветніка.

У культуры беларускага народа кнізе адведзена самае ганаровае месца. Вядомы кнігазнаўца, даследчык беларускай рукапіснай кнігі М. Нікалаеў пісаў: «Якія б высокія, мураваныя ці драўляныя, ні былі дамы ў горадзе і вёсцы, – над кожным паселішчам велічна дамінавала будыніна храма. А ў цэнтры храма, на спецыяльным прастоле, было месца кнігі – напрастольнага Евангелля – яго ўрачыста выносілі, яго цалавалі, як ікону, яму кадзілі, на Евангеллі прысягалі...» [7, с. 15]. Дзякуючы царкве кніга ва ўсведамленні нашых продкаў атрымала статус вышэйшай духоўнай каштоўнасці і носьбіта сапраўдных ведаў, арэол святасці. Бібліятэкі прыкладалі ўсе намаганні для зберажэння і развіцця высокага статуса кнігі, распаўсюджвання ведаў і каштоўнасцей, якія заложаны ў кнігах, зберажэння іх для нашадкаў.

Аднак з усяго кніжнага багацця старажытных беларускіх княстваў да нашага часу дайшла толькі яго мізэрная частка. Княжацкія міжусобіцы, татара-мангольская нашэсце, барацьба з крыжаносцамі, войны і сацыяльныя канфлікты наступных стагоддзяў сталі прычынай таго, што многія помнікі кніжнай культуры таго часу страчаны назаўсёды.

Вывучэнню стварэння і распаўсюджвання рукапіснай кнігі на тэрыторыі Беларусі прысвечаны шэраг прац спецыялістаў, буйнейшай з якіх з'яўляецца кніга М. Нікалаева «Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў X–XVIII стагоддзях» [7]. Разам з тым да цяперашняга часу на Беларусі не праведзена комплекснае абавязульнячае навуковае даследаванне, якое б адлюстроўвала вывучэнне старажытных помнікаў кніжнай культуры нашага народа, станаўленне і развіццё бібліятэк гэтага перыяду. Правядзенне такога даследавання – адна з задач сучаснага беларускага бібліятэказнаўства, кнігазнаўства і бібліографазнаўства. Яго вынікам павінна стаць выяўленне і ўвод у навуковы ўжытак шэрага новых падзей і фактаў; апісанне помнікаў кніжнай культуры таго перыяду; азначэнне месцаў іх зберажэння; стварэнне каталога і электронных копій дакументаў, якія захаваліся; выданне факсімільных копій рукапісаў; фарміраванне электроннай бібліятэкі помнікаў кніжнай культуры Беларусі таго часу.

Такім чынам, у час Кіеўскай Русі і старажытных княстваў (IX – першая палова XIII ст.):

– на аснове ўсходнеславянскіх традыцый і ў выніку ўзаемадзеяння з культурамі іншых краін і народаў, у першую чаргу, Візантыйі, краін Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, фарміруючая кніжную культуру;

– на беларускіх землях атрымлівае распаўсюджванне пісьменнасць, адкрываючыя першыя школы,

Да Года роднай зямлі

распаўсюджваеца перакладная і ствараеца арыгінальная літаратура, з'яўляюца скрыпторы;

— пры царках і манастырах ствараеца бібліятэкі. Першай і найбольш значнай сярод іх была бібліятэка Сафійскага сабора ў Полацку;

— пачынаюць фарміравацца асабістыя бібліятэкі. Першай з вядомых нам асабістых бібліятэк з'яўляеца бібліятэка Кірылы Тураўскага;

— гісторыя станаўлення і развіцця пісьменнасці, стварэння старажытных помнікаў кніжнай культуры нашага народа, фарміравання першых бібліятэк на беларускіх землях вывучана недастаткова і патрабуе самастойнага комплекснага навуковага даследавання;

— з мэтай зберажэння і прапаганды помнікаў кніжнай культуры таго перыяду неабходна працягаць работу па выяўленню старажытных рукапісаў, стварэнню іх каталога, электронных копій, фарміраванню электроннай бібліятэкі помнікаў кніжнай культуры, якія бытавалі на тэрыторыі беларускіх зямель у час Кіеўскай Русі і старажытных беларускіх княстваў.

Важнейшыя даты і падзеі

• IX–X стст. — стварэнне Полацкага і Тураўскага княстваў

• 860-я гг. — стварэнне глаголіцы

• Канец IX – пачатак X ст. — стварэнне кірылаўскага алфавіта

• X ст. — на беларускіх землях з'явіліся першыя прывазныя кнігі

• X ст. — пачатак распаўсюджвання пісьменнасці на беларускіх землях

• 988 г. — хрышчэнне Русі

• XI ст. — стварэнне «Тураўскага Евангелля»

• 1044–1066 гг. — будаўніцтва ў Полацку Сафійскага сабора

• 1066 г. — заснаванне бібліятэкі Полацкага Сафійскага сабора

• XII ст. — жыццё і дзейнасць Кліменція Смаляціча

• XII ст. — жыццё і дзейнасць Аўраамія Смаленскага

• XII ст. — жыццё і дзейнасць Яфрэма Сірына

• Пачатак XII ст. — стварэнне «Аповесці мінулых гадоў»

• Каля 1104–1167 гг. — жыццё і дзейнасць Еўфрасіні Полацкай

• Каля 1130–1182 гг. — жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага

• 1185–1187 гг. — напісана «Слова пра паход Ігаравы»

• Сярэдзіна XII ст. — стварэнне школы пры манастыры Еўфрасінні Полацкай

• Канец XII – пачатак XIII ст. — напісана «Жыцце Еўфрасінні Полацкай»

• Канец XII – пачатак XIII ст. — стварэнне «Аршанскаага Евангелля»

• Канец XII–XIV ст. — стварэнне Полацкіх Евангелій

• XI–XII стст. — распад Кіеўскай Русі

• Пачатак XIII ст. — стварэнне Галіцка-Валынскага летапісу

• Пачатак XIII ст. — стварэнне Радзівілаўскага летапісу (Кенігсбергскі летапіс)

• Каля 1240 г. — напісана «Жыцце Аўраамія Смаленскага»

ЛІТАРАТУРА

1. **Большой энциклопедический словарь.** — Москва — Санкт-Петербург : Норинт, 2002. — 1456 с.

2. **Гісторыя Беларусі.** У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў — па люты 1917 г.: падручнік / Я.К. Новік. — 3-е выд., дапр. і дап. — Мінск, 2007. — 398 с.

3. **Історыя Беларусі:** Учеб. пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ / БГУ. — Мінск, 1997. — 446 с.

4. **Кніговедение:** энц. словарь. — Москва, 1982. — 661 с.

5. **Мельнікаў, А.А., Чамярыцкі В.А.** Кірыла Тураўскі // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. Мінск, 1999. Т. 8. С. 285.

6. **Нікалаеў, М.** Полацкія Евангеллі // Вялікае княства Літоўскае: ВКЛ: энцыклапедыя: 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2005–2006. — Т. 2. — 2006.

7. **Нікалаеў, М.** Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў Х–XVIII стст. — Мінск, Мастацкая літаратура, 1993. — 239 с.

8. **Парашкоў, С.А.** Гісторыя культуры Беларусі / С.А. Парашкоў. — Мінск : Беларуская навука, 2003. — 444 с.

9. **Покало, М.И.** История библиотечного дела в БССР / М.И. Покало. — Минск : Выш. шк., 1968. — 198 с.

10. **Сводны́ каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.** / АН СССР. Отделение истории. Археографическая комиссия; редкол.: Л.П. Жуковская (отв. ред.) и др. — Москва: Наука, 1984. — № 260.

11. **Словарь книжников и книжности Древней Руси.** Вып. 1: (XI – первая половина XIV в.) / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом); отв. ред. Д.С. Лихачев. — Л.: Наука, 1987.

12. **Собрание Погодина № 869** // Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы / АН БССР. Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа; склад.: У.В. Анічэнка і інш. — Мінск: Выдавецтва Акадэміі навук Беларускай ССР, 1961.

13. **Цыбуля, В.** Бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора // Вялікае княства Літоўскае: ВКЛ: энцыклапедыя: 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2005–2006. — Т. 1. — 2007.

14. **Чамярыцкі, В.** Радзівілаўскі летапіс // Вялікае княства Літоўскае: ВКЛ: энцыклапедыя: 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2005–2006. — Т. 2. — 2006.

Summary

The article is the first one in the series of publications devoted to the history and development of Belarusian libraries from the period of Kievan Russia and ancient Belarusian principalities to the present day. R. Motulsky talks on the formation of book culture, manuscripts dissemination, original and translated literature as well as first libraries creation. The author introduces the readers to some original monuments of literature, Eastern Slavic chronicles, and the works of outstanding personalities of that time.

The emphasis is put on the ancient manuscripts identification, the creation of manuscripts electronic copies, and the formation of the Digital Library including the treasures of Belarusian culture of the 9-13th centuries.